

Чаму мы займаемся сацыяльнымі эксперыментамі?

Група творчых людзей кідае выклік. Дзёрзкасьць, веды, настойлівасьць - нашы метады. Мы кідаем выклік старым формам зносінаў у грамадстве. Іх трэба разбурыць і прапанаваць новыя, якія будуць: Злучаць! Натхняць! Ствараць!

Што такое “фаланстэр”?

У вучэнні ўтапічнага сацыялізму Шарля Фур'е, Фаланстэр - палац адмысловага тыпу, які з'яўляецца цэнтрам жыцця фалангі — самадастатковай камуны з 1600—1800 чалавек, якія працуюць разам для ўзаемнай выгады. *(з Вікіпедыі)*

Ахвяруй Фаланстэру!

Нашым пачынанням можна дапамагчы **3 спосабамі:**

1. Калі вы абанент **life** :) або **МТС**, то можаце даслаць SMS-паведамленне на нумар 553 у выглядзе: 504 <Сума плацяжы ў беларускіх рублях>
Прыклад SMS-паведамлення: 504 30000

2. Калі маеце **пластыкавую картку, то ў інтэрнэт-банкінгу** ў раздзеле “Адвольныя плацяжы” ўвесці рэквізіты і суму ахвяравання:

Філіял №510 ААТ "АСБ Беларусбанк"
код 153001603
р/р 3015000005247
атрымальнік: МГА "Фаланстэр"
УНП 194902006

Прызначэнне: **дабрачыннае ахвяраванне.**

3. Калі ж у вас ёсць толькі **наяўныя грошы**, то можаце прыйсці ў бліжэйшае аддзяленне Беларусбанка і па вышэйзгаданых рэквізітах ахвяраваць любую суму.

Пішыце: falanster.by@gmail.com

Званіце: +375 29 1274267

Skype: fannrmus

Сайт: falanster.by



ФА
ЛАН
СТЭР

“cosa nostra”

Турнір нефармалаў. Футбольны вірус

Нейкі час назад мы пачалі невялікі турнір дваровых футбольных каманд. Потым да турніру пачало далучацца больш і больш людзей. Іх удзел - гэта іх жаданне. Гэты працэс не кіруецца старымі формамі. Гэта - сацыяльны эксперымент. Сотні каманд па краіне могуць сустрэцца. Нефармальна. На дваровай пляцоўцы. І перадаць энергію свайго двара іншаму. Можа быць, у іншай краіне таксама пра гэта думаюць?

Кінабункер. Глядзім і дзейнічаем

Кіно - гэта не проста нагода задумацца. Гэта мотыватар да дзеяння. Проста глядзець фільмы можна бясконца. Нас захопліваюць сюжэты. Мы іх аналізуем і спрабуем перанесці ў рэчаіснасць. Гэта кінабункер - калі вы бачыце больш чым карцінку, жадаеце перажываць лёс герояў, і перажываеце яго. Важна не толькі ўсвядоміць рэчаіснасць, але і змяніць яе. Так казалі класікі. Так вучыць кінабункер.

Drupal-клуб. Спазнай сістэму!

Калі вы жадаеце чаму-небудзь навучыцца - пачніце клуб. Мы пачалі клуб, каб навучыцца прынцыпам узаемадзеяння ў Сеціве. Глобальныя дні вывучэння Drupal, хакатоны, конкурсы - увесь час падаграваюць імкненне спазнаваць новае. Кожны ўкладае свой унёсак, атрымліваецца "коза ностра" у адкрытай супольнасці. Мы спазнаём прынцыпы Сеціва ў дзеянні, і яны дапамагаюць нам праводзіць змены ў грамадстве.

Лінуксоўкі. Разбурыць кантроль

Прапрыетарныя сістэмы і праграмы апанавалі прастору нашых камп'ютараў і Сеткі. Іх стваральнікі ўсё больш спрабуюць сачыць за намі. Мы імкнемся разбурыць гэтую сцяну і кантроль. Мы сустракаемся на лінуксоўках, дзе вывучаем адкрытыя праграмы і тэхналогіі. Ствараем свае. Мы ўпэўнены, што веды павінны быць свабоднымі і даступнымі. Толькі адкрытыя сістэмы і супольнасці могуць паспяхова развіваць нашу краіну.

Феміда Фаланстэра. Закон і бязладзіца

Законы пішуць, калі жадаюць навесці парадак у сваёй галаве. Часта пішуць спехам. І яшчэ часцей - для тых, хто іх піша. У гэтым клубе мы вывучаем законы і асабліва тыя законы, якія толькі ствараюцца. Агенда - гэта капірайт. Закон, які жадае паўплываць на прынцыпы творчасці і мыслення. Мы проста абавязаны яго ведаць і яшчэ больш вызначаць.

Wiki-дні. Адкрываем веды

Сёння хуткая крыніца ведаў - свабодная энцыклапедыя Вікіпедыя. На позве нашай дзейнасці - распаўсюд інфармацыі і свабода ведаў. Wiki - тая прылада, якая дазваляе рабіць гэта гібка і хутка. Наш курс - беларуская версія вікіпедыі. Таксама мы развіваем базу ведаў Фаланстэра з дапамогай wiki.

